

# ПАРТЫІ ЛЕНИНА НАДЗЕЙНЫ ПАМОЧНІК

## З прамовы першага сакратара абласнога камітэта КП Беларусі А. Н. АКСЁНАВА

Дарагія таварышы, члены  
Віцебскага абкома і гаркома  
камсамола!

Паважаныя ветэранны кам-  
самола, паважаныя нашы  
госці!

Дарагія сябры!

Намсамолу Беларусі, ад-  
наму з баявых атрадаў Усе-  
саюзнага Ленінскага Камуні-  
стычнага Саюза Моладзі,  
спаўнлеца 50 гадоў. Гэта  
вялікае свята не толькі кам-  
самольцаў — гэта і свята  
усіх камуністаў і працоўных  
нашай рэспублікі. Сёння  
кожны грамадзянін, кожны  
працоўны вобласці ў думках  
вяртаеца да незабытых год  
свайго юнацтва. Бадай, не  
знаіці такога чалавека, чыё  
юнацтва не пачыналася б з  
камсамола.

Усенароднае святкаванне  
юбілею камсамола Беларусі —  
гэта прызнанне заслуг і  
той вялікай ролі, якую ён  
адыгрывае ў камуністычным  
будаўніцтве. Мільёны наших  
учаснікаў прайшли ў кам-  
самоле школу ідэйнага выхва-

бання і класавай загартоўкі,  
набылі ў яго радах якасці  
сапраўдных змагароў за  
справу камунізма. Вялікая  
армія з іх стала членамі ле-  
нінскай партыі.

Дазвольце мне ад імя Ві-  
цебскага абласнога і гарад-  
скага камітэтаў партыі, каму-  
ністатаў, камсамольцаў ста-  
рэйшых пакаленняў вобласці  
горача і сардэчна вітаць вас,  
удзельнікаў урачыстага пле-  
нума абласнога і гарадскога  
камітэтаў камсамола, а ў ва-  
шай асобе 145-тысячную абл-  
аснную камсамольскую арга-  
нізацыю, усіх юнакоў і дзяў-  
чат, ветэранаў камсамола на-  
шай ардэнаноснай Віцеб-  
шчыны з вялікім, светлым і  
радаснымі святамі!

Святкаванне 50-гадзія  
камсамола Беларусі прахо-  
дзіць у славінім юбілейным  
ленінскім годзе. Гэта сімвалічна і надае камсамольска-  
му святу асаблівы сэнс і  
ўсхваліваны характар. Бо ля-  
кальскі камсамол стаяў вя-  
лікі Ленін, чыё імя свята за-

хоўбае моладзь. Камсамол  
прыняў на сябе дарагое імя  
правадыраў рэвалюцыі, партыі  
Краіны Саветаў і з го-  
дамі носіць назыву Ленін-  
скага Саюза Моладзі.

Партыя Леніна ўзвёўда  
саюз моладзі натхнічай  
программай працы і барацьбы,  
дапамагла иму выпрацоўваць  
прынцыпы арганізацыі, за-  
значыў трывалае месца ў рэва-  
люцыі, у выразінні гісто-  
рыйных задач першай у све-  
це сацыялістычнай дзяржа-  
вы. Юнацтва Савецкай краіны  
заўсёды шло і ідзе за  
Камуністычнай партыяй, ба-  
чыць у ёй свайго правадыра  
і настаўніка.

50-гадовая гісторыя Ленін-  
скага камсамола Беларусі  
непарыўна звязана з гісто-  
рий нашай рэспублікі і  
Кампартыі Беларусі, з ба-  
рацьбой рабочага класа, ся-  
лянства, усіх працоўных за-  
сацыялізм. Камуністычная  
партия Беларусі ганарыща  
свіям маладым пакаленнем,  
высокая цэнтральныя выдатныя

справы камсамола, усёй моладзі рэспублікі.

На ўсіх этапах сацыялі-  
стычнага і камуністычнага  
будаўніцтва Кампартыі Бе-  
ларусі даручала камсамолу  
самыя адказныя ўчасткі і са-  
мую вялікія справы. І кам-  
самол, юнаці і дзяўчата рэ-  
спублікі заўсёды з гонарам  
выконвалі любыя заданні  
партиі.

А. Н. Аксёнаў гаворыць,  
што ўзле прысутнічаюць у  
якасці ганаровых гасцей ве-  
тэранны Віцебской абласной  
камсамольскай арганізацыі,  
камсамольцы перыяду гра-  
мадзянскай вайны, інду-  
стрыйлізацыі і калектывіза-  
цыі, актыўныя ўдзельнікі

культурнай рэвалюцыі. Сярод  
іх Сямён Міронавіч Іваноў-  
скі, Яўген Дэміతрыевіч Ши-  
мафеев, Юрый Пятровіч Гар-  
учка, Яўсей Рыгоравіч Сі-  
мунін і іншыя паважаныя та-  
варыши.

Абласны камітэт пар-  
тыі, — гаворыць пад друже-  
ніем апладысменты тав. Ак-  
сёнаў, — вітае вас, дарагія  
таварышы, і ў вашай асобе  
усіх ветэранаў камсамола са  
славім юбілем. Жадаем  
 вам моцнага здароўя, доўгіх  
год жыцця, быць заўсёды ма-  
ладым і бадзёрымі, як заў-  
сёды малады і бадзёры наш  
Ленінскі камсамол.

Прамоўца гаворыць аб  
працоўнымі герайзме кам-  
самольцаў Віцебшчыны ў  
незабытых гады першых  
пяцігодак, пра іх подзвігі, пра  
подзвігі ўсёй моладзі  
у перыяд Вялікай Айчынай  
войны, пра славіныя справы  
юнакоў і дзяўчатаў у пасля-  
венных гады.

Усё цудоўнае ў цяпераш-  
нім маладым пакаленні ідзе  
ад абаронцаў рэвалюцыі, ге-  
роў пяцігодак, змагароў з  
фашизмам, ўдзельнікаў ад-  
наўлення разбуранай вайной  
народнай гаспадаркі і будаў-  
нікоў новага жыцця. Гэта  
пакаленне не проста ўласце-  
ле ў сабе тое лепшае, што

(Заканчэнне на 2-й стар.).

З поўным тэкстам дакумента магчыма азнаёміцца ў бібліятэцы